

САМЫ ВАЖНЫ НАБЫТАК

Навучэнцам, студэнтам, аспірантам, настаўнікам,
навукова-педагагічным работнікам

Дарагія сябры!

Віншую вас з Днём ведаў.

Гэтае свята адкрывае новы навучальны год, з першым званком вяртае ў класы і аўдыторыі краіны звыклы рытм школьнага і студэнцкага жыцця, залучае юнае пакаленне ў актыўнае вывучэнне навакольнага свету.

Асаблівая ўвага сёння — маленькім жыхарам Беларусі, якія ўпершыню пераступілі парог школы. Хай у яе сценах спраўдзяцца самыя заповітныя мары і апраўдаюцца найлепшыя чаканні першакласнікаў, а ўрокі падораць радасць зносін і дзіўных адкрыццяў.

Усім, хто працягвае вучобу, жадаю стараннасці і поспехаў. Выпускнікам гэтага года — нацэленасці на высокі вынік. Бацькам навучэнцаў — мудрасці і цяплення. Педагогам — творчага натхнення і пачуцця шчырага гонару за сваіх выхаванцаў.

Жадаю ўсім здароўя, невычэрпнай энергіі і ўпэўненасці ва ўласных сілах. Імкніцеся да ведаў. У сучасным свеце яны і ёсць самы важны набыватак.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

1

ВЕРАСНЯ 2018 г.

СУБОТА

№ 168 (28784)

ВЕДЫ. КНІГІ. АСВЕТА.



ЛІЧБА ДНЯ

Br3,2 млрд

склаў прафіцыт рэспубліканскага бюджэту краіны ў студзені — ліпені 2018 года. Прафіцыт бюджэту сектара дзяржаўнага кіравання за студзень — ліпень склаўся ў суме Br4,6 млрд. Прафіцыт бюджэту Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва склаў Br0,4 млрд, Фонду ўніверсальнага абслугоўвання — Br22,1 млн, Фонду грамадзянскай авіяцыі — Br10,3 млн. Даходы бюджэту сектара дзяржаўнага кіравання за студзень — ліпень 2018 года склаліся ў суме Br29,5 млрд, або 63,9 працэнта ўдакладненага гадавога плана. Даходы рэспубліканскага бюджэту склалі Br13,8 млрд, або 66 працэнтаў. Паступленне ПДВ склала Br6,4 млрд, або 63,2 працэнта ўдакладненага гадавога плана. Падатку на прыбытак паступіла Br2 млрд, або 61,9 працэнта. Акцызы паступілі ў суме Br1,5 млрд, або 61 працэнт. Даходы ад знешнеэканамічнай дзейнасці склалі Br3,1 млрд, або 81,7 працэнта. Паступленні ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва склалі Br7,9 млрд (58,5 працэнта).

ISSN 1990 - 763X



У братоў Уладзіслава і Савы ХАХЛОВЫХ з пасёлка Мачулішчы Мінскага раёна ў школьных ранцах будуць захоўвацца новенькія падручнікі, дзённікі, сшыткі, карты. Са сваёй матуляй Алесяй хлопцы прыехалі ў сталічную кнігарню «Акадэмна-кніга», бо, акрамя прадметных падручнікаў, ім неабходна набыць і дапаможную літаратуру, каб як след падрыхтавацца да новага навучальнага года, да заняткаў, якія неўзабаве пачнуцца. Хлопчыкі будуць вучыцца ў Мачулішчанскай сярэдняй школе: Сава пойдзе ў пяты клас, Уладзіслаў —

у трэці. На гэтым здымку адзін з братоў — Сава (на фота злева) упершыню трымае сапраўдны кніжны рытэт — факсімільна старажытнага буквары, які ўжо заўтра будзе прэзентаваны на Дні беларускага пісьменства ў Іванаве. Кніга, як сцвярджаюць выдаўцы, у хуткім часе стане даступнай шырокай публіцы, у тым ліку і сучасным школьнікам. Што цалкам лагічна — цяга да ведаў, да кніг, да асветы была нашай адметнай рысай на працягу стагоддзяў. Анатоля КЛЯШЧУК, Ганна ЗАНКАВІЧ.




КОРАТКА

• У сярэдняй школе № 8 Крычава ўсталююць сонечную фотаэлектрычную станцыю. 18 сонечных батарэй магутнасцю па 6 кВт дазволіць забяспечыць вулічнае асвятленне побач са школай.

• Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт уключаны ў рэйтынг найлепшых ВНУ Еўразіі (44-е месца),

па версіі брытанскага спецыялізаванага часопіса Times Higher Education.



• Гамяльчанка Кацярына Дуброўская заняла другое

месца ў міжнародным конкурсе «Краса Сусвету — 2018», які праводзіцца ў Расіі.

• У Верхнядзвінску падчас «Дажынак» адкрыюць новы ФАК і здадуць 12-кватэрны дом.

• У Нацыянальным аэрапорце Мінск сустрэлі 3-мільённага пасажыра 2018 года.

• Жыхарка Лунінца падазраецца ў хуліганстве і супраціўленні супрацоўнікам міліцыі.